

Anatol Brusevich / Анатоль Брусевіч

Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus)

e-mail: brusevich@tut.by

<https://orcid.org/0000-0002-0007-5147>

Паэзія Адама Асныка ў кантэксьце беларускай культурна-гістарычнай парадыгмы

Poetry of Adam Asnyk in the Context of the Belarusian Cultural and Historical Paradigm

Poezja Adama Asnyka w kontekście białoruskiego paradygmatu kulturowo-historycznego

Abstract

The purpose of the article is to study the artistic features of the lyrics of Adam Asnyk, analyse the ideological and aesthetic foundations of his creative method and poetic style, as well as scientific understanding of the place and role of this outstanding representative of Polish literature within the Belarusian cultural and historical paradigm. To achieve this goal, on the example of individual poems, the methods of artistic interpretation by the poet of a number of issues that worried both him and Polish society in the era of post-romanticism were shown. It should be noted that A. Asnyk was a native of the so-called „Russian” Poland – those regions that, after the partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth, together with the lands of the Grand Duchy of Lithuania (Belarusian lands), became part of the Russian Empire. This fact becomes not only one of the main factors that influenced the formation of the creative consciousness of A. Asnyk himself, but also the key to explaining how and why his poetry found a response from Belarusian writers – Yanka Luchina, Yanka Kupala, Zoska Veras, Yanka Bryl. Also, the genuine interest of Belarusians in the Polish author is explained by common cultural and historical values and traditions, a similar orientation towards representatives of the previous era (Adam Mitskevich, Juliush Slovatsky, Andrzej Toviansky) with simultaneous rejection of some principles of romantic art.

Keywords: Adam Asnyk, cultural and historical paradigm, Belarusian-Polish literary borderland

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza stylu poetyckiego liryki Adama Asnyka, opis podstaw ideowo-estetycznych jego metody twórczej, a także określenie miejsca i roli tego wybitnego przedstawi-

ciela literatury polskiej w nawiązaniu do białoruskiego paradygmatu kulturowo-historycznego. Na podstawie wybranych utworów literackich autor wskazuje interpretacje artystyczne Asnyka szeregu zagadnień, które niepokoili zarówno jego samego, jak i społeczeństwo polskie w dobie postromantyzmu. Należy zauważyć, że A. Asnyk pochodził z tzw. „ruskiej” Polski, tj. regionów, które w wyniku zaborów Rzeczypospolitej wraz z Wielkim Księstwem Litewskim (ziemie białoruskie) weszły w skład Imperium Rosyjskiego. Fakt ten był nie tylko jednym z głównych czynników, które wpłynęły na kształtowanie się świadomości twórczej samego A. Asnyka, ale także kluczem do wyjaśnienia, jak i dlaczego wiersze poety wywarły wpływ na białoruskich pisarzy – Janka Łuczynę, Janka Kupałę, Zośkę Wieras, Janka Bryla. Ponadto znaczące zainteresowanie Białorusinów polskim autorem można objąć wspólnymi polsko-białoruskimi wartościami i tradycjami kulturowo-historycznymi, a także nawiązaniem do przedstawicieli poprzedniej epoki (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Andrzeja Towiańskiego) przy jednoczesnym odrzuceniu niektórych zasad estetycznych epoki romantyzmu.

Слова ключове: Adam Asnyk, paradygmat kulturowo-historyczny, białorusko-polskie pogranicze literackie

Анататцыя

Мэтай артыкула з'яўляецца вывучэнне мастацкіх асаблівасцей лірыкі Адама Асныка, аналіз ідэйна-эстэтычных асноў яго творчага методу і паэтычнага стылю, а таксама навуковае асэнсаванне месца і ролі гэтага яркага прадстаўніка польскай літаратуры ўнутры беларускай культурна-гістарычнай паадыгмы. Для рэалізацыі дадзенай мэты на прыкладзе асобных вершаў былі паказаны спосабы мастацкай інтэрпрэтацыі паэтом шэрагу пытанняў, якія хвалявалі і яго самога, і польскае грамадства ў эпоху пострамантызму. Варт заўважыць, што А. Аснык з'яўляўся выхадцам з так званай „рускай” Польшчы – тых рэгіёнаў, якія пасля падзелу Рэчы Паспалітай разам з землямі Вялікага Княства Літоўскага (беларускімі землямі) увайшлі ў склад Расійскай імперыі. Гэты факт становіща не толькі адным з галоўных фактараў, якія паўплывалі на асаблівасць фармавання творчай свядомасці самога А. Асныка, але і ключом да тлумачэння, як і чаму яго пазізія знаходзіла водгук у беларускіх літаратараў – Янкі Лучыны, Янкі Купалы, Зо́ські Верас, Янкі Брыля. Таксама непадобная цікавасць беларусаў да польскага аўтара тлумачыцца агульнымі культурна-гістарычнымі каштоўнасцямі і традыцыямі, аналагічнай арыентацыяй на прадстаўнікоў папярэдняй эпохі (Адама Міцкевіча, Юльюша Славацкага, Анджэя Тавяньскага) з адначасовым непрыманнем некаторых прынцыпаў рамантычнага мастацтва.

Ключавыя слова: Адам Аснык, культурна-гістарычная паадыгма, беларуска-польскае літаратурнае памежжа

Cярод найбольш важных фактараў фарміравання вербальнай прасторы колішній Рэчы Паспалітай і яе мастацка-эстэтычнай канцепцыі ў пострамантычны перыяд (1863–1889) становіща творчая інтэрпрэтацыя (у пэўным сэнсе нават сублімацыя) пісьменнікамі таго сумнага досведу, які быў атрыманы імі ў выніку асэнсавання наступстваў Студзеньскага паўстання 1863–

1864 гг. Адзін з такіх творцаў – Адам Аснык, выдатны паэт і драматург, адзін з нямногіх, хто змог „узняцца над рамантычным эпігонствам і пазітывісцкай бясплоднасцю” (Gorskij, 1997, s. 398), ураджэнец „рускай Польшчы”, то бок земляў, якія пасля падзелаў Рэчы Паспалітай адышли царскай Расіі (родны горад пісьменніка – Каліш). Трагічная гісторыя „малой” і „вялікай” радзімы цесна пераплялася з сямейнай і ўласнай гісторыяй паэта (бацька за ўздел у Лістападаўскім паўстанні быў пакараны высылкай у Сібір, а потым і ён сам, удзельнік Студзеньскага паўстання, зазнаў пераслед з боку ўладаў), што, несумненна, вельмі моцна паўплывала на фармаванне творчай свядомасці А. Асныка, шчыльна наблізіўшы яго мастацкі свет да творцаў і чытачоў з усходніх „крэсаў”. Нездарма Марыя Шыпойская, аўтар грунтоўнай манаграфіі *Asnyk znany i nieznany* (Аснык вядомы і невядомы), сцвярджае, што тэксты Адама Міцкевіча для яго цёскі з'яўляліся не праста літаратурнымі творамі, „сведчаннем нейкіх далёкіх гісторычных падзеяў, але хіба што таксама і часткай найбліжэйшай, сямейнай традыцыі” (Szypowska, 1971, s. 13). Ды і сама постаць вешчуна мела для А. Асныка выключнае значэнне, аб чым сведчаць хоць бы верш *W dzień złożenia zwłok Mickiewicza na Wawelu* (У дзень пахавання праху Міцкевіча на Вавелі), у якім А. Міцкевіч паўстае як першы абаронца гонару і годнасці зганьбаванай ворагамі Айчыны, як сапраўдны народны герой-асілак, што сваімі маральными якасцямі пераўзыходзіць вялікіх палкаводцаў, а таму здольны не толькі ўзняць згублены штандар Рэчы Паспалітай – „Znak królewski z orłem i pogonią” (Asnyk, 1960, s. 400), але і замяніць яго ў „светлы штандар духа”:

Gdy go w strzepki stargała niewola
I pokryła noc milczenia głucha...
On go pierwszy uniósł z walki pola
I zamienił w jasny sztandar ducha

(Asnyk, 1960, s. 400).

Аднак аўтару працытаваных радкоў бліжэй па духу ўсё ж не А. Міцкевіч, а другі вялікі рамантык Юльюш Славацкі, чые містычныя ідэі прыйшліся даспадобы А. Асныку і знайшлі прынамсі частковое ўвасабленне ў яго ўласнай творчасці. І не толькі паэтычнай. Згадаем хоць бы эсэ *Król Duch Słowackiego* (Кароль Дух Славацкага), дзе згаданай паэме адводзіцца вельмі ж унікальнае, а таму ганаровае месца: „Кароль Дух – гэта самае аўтаномнае і самае арыгінальнае тварэнне Славацкага, для якога не магчыма адшукаць ні паралелей ні аналогіі сярод усяго паэтычнага мастацтва” (Asnyk, 1879, s. 403). Адсутнасць літаратурных аналогій для гісторычна-філософской паэмы Ю. Славацкага А. Аснык тлумачыць упливам на паэта містычна-рэлігійнай дактрыны Анджэя Тавяньскага, не звязанай ні з адной вядомай мастацкай традыцыяй. Варты заўажыць, вучэнніе „пад-

¹ Тут і далей пераклад цытат з рускай і польскай мовы аўтара артыкула.

хопленае ў размытых абрысах ад настаўніка і высока ўзнятае на крылах багатай і прагнай да чистых ідэалаў фантазій” (Asnyk, 1879, s. 402), не знайшло належнай падтрымкі ў польскім творчым асяроддзі часоў пострамантызму, таму Кароль Дух Ю. Славацкага, пакінуты без увагі літаратуразнаўцамі і нават літаратурнымі крытыкамі, „заставаўся ў ізаляцыі нібы Сфінкс пасярод пустэльні” (Asnyk, 1879, s. 401). Сваім эсэ, а крыху пазней праз цыкл філософскіх санетаў *Nad głębiami* (*Над глыбінамі*) А. Аснык спрабаваў вызваліць з палону адзіноты „Сфінкса”, а таксама адрадзіць іншыя рамантычныя ідэі Ю. Славацкага, генетычна звязаныя з тавянізмам і яго „нябачнай краінай духа, населенай незлічонымі полчышчамі духаў рознай прыроды” (Towiański, 1882, s. 1). Усе гэтыя спробы прынеслі яму адначасова і славу інтэлектуала, і майстра прыгожага пісьменства, здольнага паэтычным словам „супакойваць і акрыляць спакутаваныя душы тых, што разам з ім прайшли Крыжовай дарогай 1861–1864 гг.” (Chlebowski, 1923, s. 418). А як вядома, вялікая канцэнтрацыя „спакутаваных душ” мелася зусім не там, дзе пачынаў свой жыццёвы і творчы шлях А. Аснык, а на ўсход ад яго родных мясцін – у гістарычнай Літве. Таму для большасці чытачоў (і шараговых, і прафесійных), якія паходзілі з беларуска-польскага памежжа і былі ўзгадаваныя на тых самых народных культурных традыцыях і маральна-этычных канонах, што і А. Тавяньскі, і А. Міцкевіч, і нават Ю. Славацкі (нарадзіўся ва ўкраінскім Крэмянцы, але дзяцінства і юнацкія гады правёў у Вільні), вершы польскага пострамантыка становіліся фактычна ў адзін шэраг з паэзіяй сваіх „мясцовых”, ліцвінскіх прадстаўнікоў рамантызму. Гэтаму факту ёсць пацвярджэнні, прычым знайсці іх можна ў даволі нечаканых месцах, напрыклад, на старонках сатырычна-гумарыстычнага выдання „Plotka Wileńska” („Віленская плётка”), у адным з нумароў якога маецца невялічная гумарэска пад назвай *Sąsiedztwo* (*Суседства*) – тэкст пра тое, як местачковы графаман Заразумяльскі выдрукаваў за ўласны кошт вершы і дзеліцца радасцю з прыяцелем: „Ведаеш, – кажа, – мінаючы кнігарню, бачыў на вітрыне сваю кнігу па суседству са зборнікам паэзіі Асныка, Славацкага, Міцкевіча!” (Sokołowski, 1907, s. 5), на што сябрук адказвае: „Думаю, для цябе такое суседства вельмі... небяспечнае” (Sokołowski, 1907, s. 5). Гумарыстычны змест мініяцюры, як мы можам пераканацца, зусім не перашкаджае зрабіць сур’ённую выснову: творчасць А. Асныка была запатрабаванай сярод жыхароў сталіцы былога Вялікага Княства Літоўскага, а значыць польскім пісьменнікам цікавіліся і ў іншых рэгіёнах, для якіх Вільня па-ранейшаму заставалася важным цэнтрам, найперш культурным. І яшчэ адзін момант, які прыцягвае ўвагу: „Plotka Wileńska” пачала выходзіць у адзін час з „Нашай Нівай” (з 1906 года), то бок патэнцыяльна абодва выданні маглі мець тых самых чытачоў, адлюстроўваць іх зацікаўленасці і разам фарміраваць густы сваёй аўдыторыі. Такім чынам, вершы А. Асныка мусілі патрапіць і да беларусаў, чыё нацыянальнае адраджэнне шукала ў тую пару надзейную апору не только вялікія народныя культуры і сваёй гісторыі, але і ў суседніх, блізкіх па духу традыцыях. І яны патрапілі, а некаторыя нават змаглі натхніць нашых выдатных паэтаў, выклікаўшы зваротную паэтычную рэакцыю. Дарэчы, адным з першых

натхніўся Янка Купала, чые жыццёвия шляхі, між іншым, пралягаюць праз Вільню: у трэцім зборніку песняра, які і называецца адпаведна – *Шляхам жыцця*, змешчаны верш *Я хацеў бы...*, пазначаны аўтарам як „Наследаванне з Асныка”. Аб'ектам наследавання стаў знакаміты *Sonet (Санет)*, які распачынаўся радкамі „Jednego serca! tak mało, tak mało // Jednego serca trzeba mi na ziemi!” (Asnyk, 1960, s. 98). Гэты свой верш А. Аснык, можна лічыць, пакінуў без назвы: замест тытула маеца тэрмін, які сведчыць усяго толькі аб жанравай прыналежнасці твора. Янка Купала ж наадварот – даў найменне свайму паэтычнаму тэксту-наследаванню, аднак не стаў захоўваць форму санету, сканцэнтраваўшыся выключна на ідэйным змесце польскай першакрыніцы. Нагадаем, *Санет* А. Асныка ўяўляе адзін з лепшых узоруў яго інтывінай лірыкі, гэтакую споведзь-маналог лірычнага героя, які не прагне, здавалася б, нічога звышнатуральнага – усяго толькі хоча радасці ўзаемнага кахання, але разумее, што ў сучасным свеце нават такое простае жаданне з'яўляецца раскошай: „Jednego serca! Tak mało mi trzeba, // A jednak widzę, że żądam za wiele!” (Asnyk, 1960, s. 98). Матыў нешчаслівага кахання, шырока распаўсюджаны ў літаратуры папярэдній эпохі, дзе ён найчасцей сцвярджаяў ідэю недасяжнасці рамантычнага ідэалу, па-новаму пераасэнсоўваецца аўтарам *Санету*: для пострамантыка А. Асныка колішняя недасяжнасць ідэалу трансфармуецца ў яго адсутнасць, замяняючы трагічнае светаўспрыманне на ўсведамленне поўнай катастрофы вядомага раней свету. Трэба адзначыць, што катастрофізм як форма свядомасці неўзабаве станецаха характэрным для ўсёй еўрапейскай культуры канца XIX – пачатку XX ст., набываючы ў творчасці асобных аўтараў адметныя рысы, сфарміраваныя пад уплывам сваіх канкрэтных рэалій (нацыянальных і асабістых), уласных страхоў і гарызонтаў чакання. Паэзія А. Асныка ў гэтым плане апярэдджвала агульнапольскія літаратурныя тэндэнцыі, таму і не патрапляла ў пазітыўісцкі мэйнстрим. Падобную сітуацыю цікава тлумачыць філосаф-экзістэнцыяліст Леў Шастоў: „у законах прыроды, у парадку, у навуцы, у пазітыўізме і ідэалізме – залог няшчасця, у жахах жыцця – залог будучыні. Вось аснова філософіі трагедыі: да гэтага прыводзяць скептыцызм і песімізм” (Šestov, 2007, s. 207). Як заўважае Таццяна Захарава, „катастрофічная свядомасць бярэ пачатак у песімістычным светапоглядзе і, асноўваючыся на веры ў надыходзячую катастрофу, суправаджаеца страхам перад ёй” (Zaharova, 2012, s. 185). Скіраваны, як гэта ні дзіўна, у будучынню, мастацкі песімізм А. Асныка мае цалкам зразумелую прыроду: параза ў чарговым вызваленчым паўстанні пасяяла непераадольны змрок хаосу ў яго душы, як і ў сэрцах усяго новага пакалення барацьбітоў за адраджэнне Рэчы Паспалітай. А да таго ж і ў асабістым жыцці пісьменніка складвалася вельмі змрочная карціна: у час стварэння *Санету* ён якраз перажывашы няшчаснае (бо без узаемнасці) каханне да Анелі Грудзінскай, дзяўчыны, якую даследчыца М. Шыпкоўская называе „каталізатарам любоўнай лірыкі Асныка” (Szypowska, 1971, s. 328).

Падобным трагічна-хаатычным светаадчуваннем ў “перыяд наследавання А. Асныку” поўніцца і свядомасць Янкі Купалы. У яго жыцці (і творчым, і грамадскім), запраграмаваным як і ў польскага творцы на вырашэнне не столькі

надзённых праблем, колькі задач, нацэленых на далёкую перспектыву, няма спа-кою, ураўнаважанасці і аптымізму, бо ўсяго гэтага няма нідзе: ніхто не мог тады дакладна ведаць, што станецца з краем пасля вядомых рэвалюцыйных падзеяў, што будзе з беларускім нацыянальным адраджэннем, ці адбудзеца ўвогуле Беларусь як дзяржава, альбо назаўжды застанецца няздзейсненай марай, так і не заняўшы „свой пачэсны пасад між народамі” (Kupala, 1997, s. 99). На асабістым фронце беларускага паэта таксама не мелася пажаданых удач і душэўнага спа-кою, таму і яго лірычны герой знаходзіцца ў пакутлівым пошуку:

Я хацеў бы душу адшукаці такую
І такое хацеў бы я сэрца знайсці,
Што са мной праз жыццёвую сцежку блудную
Захацела б супольна і згодна ісці

(Kupala, 1997, s. 122).

Наследаванне атрымалася амаль удвая большым за Асныкавы *Санэт*, таму што Янка Купала выкарыстоўвае не проста аналагічныя любоўныя матывы (і там, і тут знаходзім матыю „jednego serca” / „аднаго сэрца”; „jednych ust” / „адных вуснаў”; „oczu dwoje” / „вочак пару”; „rąk białych dwoje” / „ручак беленькіх двое” і інш.), але дапаўняе іх звыклым для сябе і беларускага чытача сацыяльным падтэкстам:

Вочак пару хацеў бы я мець прад сабою, –
Як у ясныя зоры, ў якія б глядзеў,
І забыўся б, што ходзіць маркотнасць за мною,
І забыўся б, што крыўды цярплю ад людзей

(Kupala, 1997, s. 122).

А вось для героя А. Асныка ўзаемнае каханне – гэта не спосаб забыцца пра зямныя няшчасці, а магчымасць увогуле ўзняцца над усім зямным, матэрыяльным, зліцца з трансцендэнтным, атрымаўшы вечнае шчасце:

Jednych ust trzeba! Skąd bym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało,
Widząc się świętym pomiędzy świętymi

(Asnyk, 1960, s. 98).

Як бачым, *Санет* А. Асныка вызначаецца даволі дзіўным спалучэннем тра-гізму і геданізму, чаго не скажаш пра наследаванне Янкі Купалы. Затое беларускі творца ў сваім вершы, поўным трагічнага пафасу з прычыны сацыяльнай несправядлівасці і іншых зямных нягод, не сцвярджае ў адрозненне ад польскага калегі ідэю адсутнасці ідэалу. Для нашага паэта, як і для прадстаўнікоў рамантызму,

ідэал існуе, аднак па-ранейшаму застаецца недасяжным, бо такая воля самога лёсу: „Хачу мала, так мала, а доля не чуе: // Сіратой сам адзін я гібею ў глушки” (Kupala, 1997, s. 123).

З наследавання А. Асныку фактычна пачынаеца творчасць Зоські Верас (Людвікі Сівіцкай-Войцік) – пісьменніцы, чы ё імя цесна знітавана з айчынным нацыянальным рухам (грамадска-палітычным, культурным і літаратурным) пачатку XX ст.: „яе можна назваць праўдзівай Пчолкай беларускага Адраджэння, руплівасцю і шчырасцю якое рабіліся многія справы” (Petrushkevich, 2009, s. 136). Гэта быў 1909 год, калі па словах самой Зоські Верас, яна „стала на ту ю сцежку, па якой ішла праз усё далейшае жыццё.” (Veras, 2015, s. 70). А вось што піша даследчыца-архівіст Ганна Запартыка:

Да 1909 года адносіцца і самы ранні твор Людвікі Сівіцкай, запісаны ў яе нататніках. Гэта наследаванне польскому паэту Адаму Асныку пад назвой *Слёзы*. Верш адпавядáў тагачаснаму настрою маладой Людвікі. Найбольш дакладна гэты настрой паэткі з чулай душой да ўсяго народнага перадаваўся праз прыёмы і рытміку народнай песні. Верш А. Асныка якраз і быў тым узорам апрацаванай народнай песні, змест якой выказваў адносіны да роднага кута і сум па страчаным. У пазнейшыя гады яна яшчэ не раз будзе звязратацца да твораў А. Асныка (Zapartyka, 2015, s. 8).

Сапраўды, у Зоські Верас ёсць яшчэ некалькі вершаў, напісаных „паводле Адама Асныка”, адзін з якіх датуецца 1913 годам і апелюе да згаданага вышэй *Санету* – таго самага, што натхніў і Янку Купалу, пры чым у той жа прыкладна час. Наўрад ці гэта супадзенне – хутчэй заканамернасць, якая сведчыць пра блізкасць мастацка-эстэтычных ідэй польскага пострамантыка беларускаму творчаму андэграўнду пачатку XX ст. Канешне, ён не быў настолькі папулярным як паэты-рамантыкі – выхадцы з беларуска-польскага літаратурнага памежжа. Тая ж Зоська Верас згадвае: „З улюблёнымі паэтамі бацькі – А. Міцкевічам і У. Сыракомлем – я пазнаёмілася, маючи 10 гадоў” (Veras, 2015, s. 69). То бок, А. Аснык не першы. Яго „выцесніла” з польскіх і беларускіх чытацкіх „рэйтынгаў” нават Марыя Канапніцкая са сваёй „багатай, але ніжэйшай паводле мастацкай вартасці творчасцю” (Chlebowksi, 1923, s. 415): у згаданага раней Янкі Купалы, напомнім, ёсць шмат перакладзеных вершаў М. Канапніцкай, А. Міцкевіча і У. Сыракомлі, а з А. Асныка маеца толькі адно наследаванне. Дарэчы, Зоська Верас планавала, відаць, здзейсніць усё ж такі пераклад знакамітага *Санету*, але па невядомым прычынам не давяла да канца задуманае. Аб гэтым прынамсі сведчыць захаванне аналагічнага асныкаўскага рытму, максімальна блізкае метафорычна-вобразнае і сэнсавае ўзнаўленне асобных радкоў, а таксама дэкларацыя той змрочнай ідэі (немагчымасці наблізіцца да ідэалу, бо яго не існуе), якую паэт схаваў у заключных радках і ад якой адмовіўся аўтар зборніка *Шляхам жыцця*: „Але ж адно я толькі ясна бачу: // Што я жадаю замнога… замнога…” (Veras, 2015, s. 24).

Варта згадаць яшчэ адзін верш Зоські Верас, які называеца Сум і мае падтытул „паводле Адама Асныка”. Датуеща ён сакавіком 1920 года, а гэта адзін з найбольш трагічных перыядоў у жыцці паэткі: месяцам раней першы муж Фабіян Шантыр быў мабілізаваны ў Чырвоную Армію, пакінуўшы яе з аднагадовым сынам на руках. Нядобрыя прадчуванні (абвінавачаны ў контэррэвалюцыйнай дзеянасці, Ф. Шантыр у хуткім часе быў арыштаваны і расстраляны) выліліся ў шчымлівія, поўныя горычы і тужлівай безвыходнасці радкі:

Над маену душой,
поўнай дум,
Шэрэя скрылі прасцёр
ціхі Сум.
Мае вочы ўпіліся
ў яго твар.
Ён з іх выssaў усенькі
жыццёвы жар

(Veras, 2015, s. 27).

Дадзены верш хутчэй за ўсё быў навеяны паэмай А. Асныка *Sen grobów* (*Сон магіл*), напісанай у духу дантаўскай традыцыі, а дакладней, першымі яе строфамі, дзе перад вачыма героя, заблукалага сярод ночы ў нейкай ледзянай прасторы паміж небам і снегам, паўстаюць змрочныя пустыя краявіды, трывожны змрок якіх ахінае савінымі крыламі вандроўцу і быццам высмоктвае з яго жыццёвія сілы, пакідаючы ў душы страх, а ў свядомасці – змярцвеласць:

W posępną nocę zaszedłem krainę,
Po śniegu, co się usuwał pode mną –
I przez powietrze zmrożone i sine,

Które zawisło nad przepaścią ciemną,
Rzucałem trwożne spojrzenia w pustkowie,
Bo czułem trwogę w mej piersi nikczemną.

Włos mi się jeżył, przymarzły na głowie,
Na duszę dziwna przerażeń zmartwiałość
Spadła i skrzydła rozpostarła sowie <...>

(Asnyk, 1960, s. 154).

Нельга абмінуць той факт, што ў паэме А. Асныка *Сон магіл* апроч уплыву *Боскай камедыі* Данте, нязменна прысутнічаюць мастацкія, эстэтычныя і філасофскія ідэі Ю. Славацкага. На пераемнасць звязтае ўвагу і вядомы гісторык літаратуры Юзаф Траццяк: „сам ход паэмы і яе дзікі каларыт прыпамінаюць

вельмі часта музу Славацкага, а галоўная ідэя, наколькі можна яе ўлавіць, запазычана з *Караля Духа*” (Tretiak, 1922, s. 19). Не забывайма, што ў сваю чаргу ідэйныя вытокі згаданай паэмы Ю. Славацкага ляжаць у містычным вучэнні А. Тавяньскага, якім натхняліся многія прадстаўнікі беларуска-польскага літаратурнага памежжа – ад Яна Баршчэўскага да Арцёма Вярыгі-Дарэўскага (ужо нават не гаворачы пра вядомы ўсяму свету ўплыў тавянізму на творчую свядомасць А. Міцкевіча). У гэтym, як нам здаецца, хаваецца адна з прычына прыцягальнасці мастацкага свету А. Асныка для літаратараў з усходніх „крэсаў” даўнія Рэчы Паспалітай: паэт спавядае спрадвеку вядомую ім суроную веру ў лёс, што накіроўвае паступальны, магчыма жорсткі, але канчаткова справядлівы ход гісторыі. У *Cне magil*, дарэчы, сустракаецца образ анёла Лёсу, які асцерагае лірычнага героя, каб той не наракаў на сваю долю і не чакаў ад яе прыхільнасці:

„I ty więc losów nie pragnij odmiany,
Nie żądaj nigdy łaski ni przebaczeń”.
„Kto ty? – spytałem – duchu niezblagany!”
A on mi na to: „Jam anioł przeznaczeń”
(Asnyk, 1960, s. 166).

Зрэшты, прыцягваў А. Аснык тую ж Зоську Верас, альбо Янку Купалу не толькі змрочнай эстэтыкай і ўрачыстай меланхолічнасцю, але найперш задуменным лірызмам і галантным эратызмам, якіх пакуль яшчэ не ставала маладой беларускай літаратуры часоў „нашаніўства”. Пазней, калі ўсяго гэтага будзе дастатковая, аслабне ўплыў і А. Асныка. Затое на пэўным этапе прысутнасць яго ў айчыннай культурна-гісторычнай парадыгме цалкам відавочная. І няхай наш пясняр не перакладаў творы гэтага польскага аўтара, аднак вучыўся ў яго, напрыклад, майстэрству балансаваць паміж жыщесцвярджальнасцю рамантычнай традыцыі і ўпадніцтвам філасофіі трагедыі, альбо няпростай працы над складанымі, але дасканалымі паэтычнымі формамі. Нездарма Вячаслаў Рагойша, разважаючы над мастацкай прыродай польскамоўных санетаў Янкі Купалы, сярод шэрагу творцаў, на якіх мог арыентавацца беларускі паэт, называе і пісьменніка з Каліша: „вытрыманыя ў духу традыцый польскіх санетапісцаў (А. Міцкевіча, Ю. Славацкага, А. Асныка, М. Канапніцкай, Я. Каспровіча і інш.), купалаўскія санеты, аднак, вызначаліся сваёй сацыяльнай і нацыянальнай беларускай канкрэтыкай” (Ragojša, 2012, s. 76–77).

Пра цікавасць да постасці А. Асныка з боку пісьменнікаў, што належалаць да беларускага культурнага канону, сведчаць не толькі паэтычныя наследаванні асobных матываў, вобразаў і эстэтычных ідэй польскага аўтара, але і наяўнасць перакладаў яго вершаў. Першым заняўся гэтай нялёгкай справай Ян Неслухоўскі (ён жа – Янка Лучына, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры). Праўда, перакладаць паэзію А. Асныка мінскі літаратар вырашыў не на беларускую мову, як гэта было зроблена ў дачыненні да шэрагу твораў У. Сыракомлі, а на рускую.

Уладзімір Мархель тлумачыць дадзены факт тым, што „Янка Лучына ўскладаў на сябе ролю пасрэдніка паміж польскай і рускай літаратурамі. Дзеля паглыблення польска-рускага літаратурнага ўзаемазнаёства і збліжэння” (Marhel', 2001, s. 20). Сапраўды, ідэя заняцца перакладам паэзіі А. Асныка на рускую мову магла ўзнікнуць у Я. Неслуходзкага ў канцы 80-х гг. (фрагменты перакладаў пяці вершаў датуюцца 1888 годам), бо на той момант у расійскіх літаратурных колах пра гэтага польскага аўтара яшчэ мала хто і чуў. Толькі ў 1906 г., калі ўжо не стане ні паэта, ні яго перакладчыка (А. Аснык і Я. Неслуходзкі адышлі ў іншы свет у 1897 г. з розніцай у некалькі дзён), у пецярбургскім часопісе „Славянские известия” фіолаг-славіст Аляксандр Яцымірскі зробіць грунтоўны агляд жыцця і творчасці літаратара з Каліша, адзначыўшы між іншым, што „на рускую мову перакладзена вельмі мала з Асныка, галоўным чынам М. Гербаноўскім (Лепестки, Спб. 1903 г.)” (Âcimirskej, 1906, s. 221). Як бачым, аўтар агляду апрач Mixaila Гербаноўскага не згадвае нікога іншага, хоць, прыкладна ў той жа час Іван Бунін таксама выступаў у якасці перакладчыка А. Асныка. Гэта якраз сведчыць пра наяўнасць пэўных праблемаў у польска-расійскіх літаратурных сувязях напрыканцы XIX ст., а значыць і клопат Я. Неслуходзкага быў небеспадстаўным. Вядома, беларускі літаратар мог мець і другія планы на паэзію А. Асныка, а можа нават і здзейсніў пераклад якіх-небудзь яго радкоў на родную мову, аднак дакументальнага пацвярджэння гэтай згадацьці, на жаль, няма. Таму застаецца толькі прыгледзецца да вершаў, абраных для перакладу, бо іх выбар у любым выпадку сведчыць пра пэўныя маастацка-эстэтычныя прэферэнцыі Янкі Лучыны. А выбраў наш зямляк наступныя творы: *Publiczność do poetów* (Публіка да паэтаў); *Poeci do publiczności* (Паэты да публікі); *Zwiędły listek* (Звялы лісток); *Kamień* (Камень); *Daremne żale* (Дарэмныя шкадаванні). Першыя два вершы складаюць адно цэлае – дыптых *Publiczność i poeci* (Публіка і паэты), у якім А. Аснык звязаеца да тэмы няпростых стасункаў паміж творцамі і астатнім светам людзей. Матыў падобнага супрацьстаяння існуваў ва ўсе літаратурныя эпохі, аднак найбольш яркім і запамінальным яго зрабілі рамантыкі, увёўшы ў свае тэксты героя-бунтара, які не хоча падпарадкоўвацца згрывелым законам грамадства. Праўда, як заўважае Віктар Ванслаў, „калі браць рамантызму ў цэльм, дык можна сказаць, што ў ім індывідуалістычныя тэндэнцыі спалучаліся з антыіндывідуалістычнымі” (Vanslov, 1966, s. 78), то бок адных рамантыкі ўзвышалі асобу над натоўпам людзей, а другія ў той самы час „крытыковалі буржуазны індывідуалізм, які разбурае адзінства асобы і грамадства” (Vanslov, 1966, s. 78). Дык вось А. Аснык у сваім дыптыху спрабуе аб'яднаць гэтыя дзве крайнасці рамантычнай традыцыі, па чарзе становячыся то па адзін, то па другі бок барыкадаў, а то і ўвогуле дыстансуеца ад усіх апанентаў, не жадаючы прымаць аргументаў ні паэтаў, ні публікі. Адным словам, тут прайвілася ўся парадаксальнасць і супяречлівасць творчай натуры аўтара. Нездарма А. Яцымірскі сцвярджаў, што „ва ўсёй польскай літаратуры пераходнага перыяду наўрад ці знайдзеца другі такі ж дваісты, такі ж неўраўнаважаны паэт, як Аснык”

(Âcimirskij, 1906, s. 218). Зрэшты, фінал дыптыха расстаўляе ўсё на свае месцы. Аўтар прыходзіць да высновы, што не гледзячы на ўсе рознагалосці, паміж паэтам і грамадствам існуе непарыўная сувязь і заўсёдная ўзаемаабумоўленасць:

Godzim się na to... Potępcie, gdy chcecie;
 Przy was jest słuszność, przy was jest zwycięstwo;
 Lecz tę rozoźcie smutną okoliczność:
 Tacy poeci, jaka jest publiczność!
 (Asnyk, 1960, s. 20).

Тое, што Янку Лучыну прыцягнуў такі неадназначны ў ідэйна-эстэтычных адносінах твор, гаворыць і пра некаторыя супярэчнасці ў яго ўласнай души, пра сітуацыю пэўнай дэзарыентацыі, у якой ён апынуўся, разрываючыся нават не ў дваістасці, а ў траістасці – паміж учараашняй „польскасцю”, сённяшняй „расійскасцю” і мройнай „беларускасцю”. А яшчэ паэт бачыў прыгажосць не ў штучна выкшталцоных, а ў натуральных, сціплых (на ўзор народнай паэзіі) формах, якія маглі між тым валодаць бяздонным вобразна-вывяленчым патэнцыялам. Усё гэта ёсць у вершы А. Асныка *Звялы лісток*: прости па форме, твор утрымлівае мноства складаных кантэкстаў і, як лічыць Войцех Хамерскі, „можа выконваць функцыю паэтычнага крэда” (Hamerski, 2011, s. 137). Бо тут ёсць сапраўды ўсё – ад зашыфраванага фрагмента асабістай біяграфіі (закаханы ў А. Грудзінскую, паэт дасылаў ёй лісты, але яны ігнараваліся адрасатам і вобраз лістка белай ружы ў тэксце на гэта акурат намякае) да палемікі з мастацкай сістэмай рамантызму, якая хоць і прываблівала А. Асныка, аднак ужо даўно не адпавядала патрэбам сучаснасці. Вось чаму лірычны герой верша, які ўласнаручна запісаў на лістку ўсё тое невымоўнае, што трывожыла сэрца, не змог пазней нічога з напісанага прачытаць:

Lecz kiedy me wyrazy
 Chciałem odczytać znów,
 Dojrzałem w listku skazy,
 Nie mogłem dostrzec słów
 (Asnyk, 1960, s. 38).

Невыпадкова ў полі зроку Янкі Лучыны аказаліся таксама вершы А. Асныка *Камень* і *Дарэмныя шкадаванні*, якія ўвасабляюць імкненне чалавецтва ў будучыню насуперак любым перашкодам. Натуральны ход гісторыі стрымаць немагчыма, як бы гэтага не хацелася каму-небудзь – вось дамінантны матыў абодвух вершаў. Адзінае, верш *Камень* утрымлівае ў сабе значна багацейшы арсенал мастацкіх сродкаў, здольных апеляваць да самых розных філософскіх ідэй: на думку Юліі Вележынскай, „тромі ў ім ёсць шэлінгаўска-гегелеўскага тону і быццам бы злёгку прабіваецца Славацкі” (Wieleżyńska, 1930, s. 43). Да следчыца

нават дапускае магчымасць існавання паралелей паміж *Камнем і Манадалогіяй* Готфрыда Лейбніца, але адразу агаворваеца, што так можна было бы б сцвярджаць толькі ў тым выпадку, „калі б замест звыклага інтэлектуалізму не ляжала на гэтым вершы заўважная больш чым дзе яшчэ ў Асныка пячатка эмацыянальнасці” (Wieleżyńska, 1930, s. 43). Што да верша *Дарэмныя шкадаванні*, то ён таксама пабудаваны на вельмі эмацыянальной аснове, хаця лірычны герой заклікае прыняць бок не пачуццёвасці, а рацыянальнасці. Бо менавіта ў гэтым кірунку крочыць сучасны свет, які не церпіць у свой адрас нараканняў, не прымае жадных апеляцый, не пакідае ніводнага шансу сваім апанентам:

Świat wam nie odda, idąc wstecz,
Znknionych mar szeregu –
Nie zdola ogień ani miecz
Powstrzymać myśli w biegu
(Asnyk, 1960, s. 244).

Дарэмныя шкадаванні А. Асныка, дарэчы, выклікаюць нечаканую асацыяцыю з *Пагоняй* Максіма Багдановіча, дзе таксама „сэнсавыя ўленчую ролю адыхываюць удала падабраныя дзеясловы з семантыкай градацыі руху” (Mel’nikava, 2011, s. 391). Зрэшты, у песняра чыстай красы можна знайсці больш канкрэтныя крапкі судакранання з польскім пострамантыкам. Напрыклад, іх аб’ядноўваюць агульныя літаратурныя густы, скажам, любоў да паэзіі Генрыха Гейнэ, чые вершы яны абодва ўшанавалі ўласнымі перакладамі. Характарызуочы творчую паставу А. Асныка, Браніслаў Хлябоўскі адзначае: „У выяўленні сваіх пачуццяў ён нагадваў Гейнэ, без яго насмешлівасці, а ў зліці ідэалаў свайго сэрца з вынікамі філасофіі і наўкі – творчасць Сюлі-Прудома” (Chlebowski, 1923, s. 415). Таго самага, нагадаем, Сюлі-Прудома, першага лаўрэата Нобелеўскай прэмii па літаратуры, радкі якога ў выглядзе эпіграфа ачолілі знакаміты багдановічаўскі *Раманс* (*Зорка Венера ўзышла над зямлёю*).

Як бачым, творчасць А. Асныка даволі гарманічна ўпісваеца ў айчынную культурна-гістарычную парадыгму, асабліва калі разглядаець канец XIX – пачатак XX ст., час адыходу (яшчэ пакуль не поўнага) агульных для Польшчы і Беларусі вербалльных традыцый, найперш рамантычных. Таксама гэта быў лёсавызначальны час для абодвух народаў, якія імкнуліся да свабоды і дзяржаўнасці, што ў выніку збліжала і мастацка-эстэтычныя сістэмы кожнай з нацыянальных літаратур. Наша айчынная літаратура, вырашаючы на дадзеным этапе не толькі эстэтычныя задачы, не заўсёды паспявала за суседзямі, таму, магчыма, і постаць А. Асныка ў нейкі момант выпала з беларускага кантэксту. Зрэдку тая постаць, канечне, вярталася (і вяртагаеца) ў поле зроку асобных творцаў, асабліва звязаных з беларуска-польскім культурным памежжам. Варта згадаць хоць бы Чэслава Немэна – вядомага ўсюму свету польскага музыканта, кампазітара і спевака беларускага паходжання, аўтара, між іншым, песені і на Асныковыя вершы, сярод якіх ёсьць знакаміты *Са-*

нет, што натхняў да творчасці Янку Купалу і Зоську Верас. Знаходзім водгулле захаплення паэзіяй А. Асныка і ў Янкі Брыля. У запісах двухтысячнага года народны пісьменнік згадвае, як выбіраў паштоўкі, „каб імі павіншаваць сваіх немінчанак з 8 сакавіка” (Bryl', 2017, s. 313), а калі справа дайшла да Ніны Мацяш, у свядомасці раптам усплылі з юнацтва вядомыя радкі:

Siedzi ptaszek na drzewie
I ludziom się dziwuje,
Że najmędrzy z nich nie wie,
Gdzie się szczęście znajduje
(Asnyk, 1960, s. 75).

З працытаванага чатырохрадкоў я пачынаецца адзін з самых вядомых вершаў польскага аўтара пра марныя пошуки чалавечага шчасця. Як зауважыў яшчэ А. Яцымірскі, „каханне і шчасце – сінонімы для Асныка” (Acimirskej, 1906, s. 228), але ў той жа час каханне для паэта найчасцей сімвалізуе недасяжнасць (альбо нават і адсутнасць) ідэалу. З дадзенага твору таксама вынікае, што шчасця дасягнуць немагчыма, але не таму, што яго не існуе, а па прычыне духоўнай слепаты чалавека:

Bo szukaję dokola,
Tam gdzie nigdy nie bywa,
Pot się leje im z czoła,
Cierń im stopy rozrywa.

Trwonią życia dzień jasny
Na zabieg i żale,
Tylko w piersi swej własnej
Nie szukaję go wcale
(Asnyk, 1960, s. 75).

Янка Брыль таксама распавядае, што ў маладосці нават пераклаў гэты верш, але, праўда, на рускую мову (як і некалі яго цёзка Ян Неслухоўскі): шлях да беларускасці, як бачым, не ў аднаго айчыннага творцы пачынаўся падобным чынам, але добра, што многія паслухаліся парады А. Асныка – заглянулі ўглыб уласнага сэрца і зрабілі ўрэшце шчаслівы для Беларусі выбор. Гісторыя, расказаная Я. Брылём, мае асныкаўскую элегічную афарбоўку: пісьменнік са скрухай адзначае, што ні ў Н. Мацяш, ні ў яго хатній бібліятэцы не знайшлося кніжак гэтага выдатнага польскага аўтара. „Што ж, – піша ён, – Асныка ў нас амаль зусім, а можна сказаць і зусім не ведаюць. Дый у Польшчы, багатай на сапраўдных паэтаў, ён далекавата не з першых” (Bryl', 2017, s. 313). Вельмі хочацца спадзявацца, што сітуацыя зменіцца і гэты творца вернецца да нас, вернецца і ў бе-

ларускі, і агульнае єўрапейскі културна-гістарычны контэкст. Дарэчы і ў такога змрочнага паэта, як А. Аснык, можна знайсці слова, здольныя напоўніць сэрца і душу сапраўдным аптымізмам:

Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,
 Co rdzeń spruchniały w wątły kwiat ubiera,
 Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
 Przyszłych poświęceń w duszy bohatera
 (Asnyk, 1960, s. 213).

Зрэшты, паступова паэзія А. Асныка ўсё ж вяртается. Два цікавыя ўзоры яго інтymнай лірыкі – *Звязы лісток*, на які некалі звярнуў увагу Я. Неслуходскі, а таксама верш *Miedzy nami nic nie było* (*Нас нічога не злучала*) змясціла ў кнізе верша і перакладаў *Прыватныя рымляне* Ірына Багдановіч, здолеўшы захаваць не толькі ўнутране напаўненне асныкаўскіх тэкстаў (аналагічныя, альбо максімальна блізкія да арыгіналу вобразы, матывы), але і ту ю самую непаўторную іх мелодыку:

Калі ж хацеў нанова
 Усё перачытаць,
 Ніводнага там слова
 Не мог я разабраць
 (Bagdanovič, 2006, s. 81).

А яшчэ той самы верш пра здзіўленую птушку, які аднойчы малады Я. Брыль узнавіў па-руску, урэшце загучаў і на беларускай мове ў перакладзе Інэсы Кур'ян:

З дрэва птушка з падзівам
 На людзей паглядае:
 Кожны з іх, нешчаслівых,
 Не там шчасце шукае
 (Asnyk, 2007, s. 128).

Дзе б там ні шукаў шчасця паэт Адам Аснык, яго пошуку не былі марнымі, бо прывялі прынамсі да стварэння прыгожых вершаў, якія знайшлі ўдзячных чытачоў, інтэрпрэтатарамі і перакладчыкамі не толькі на радзіме, але і за яе межамі, у tym ліку і сярод беларускіх пашаноўнікаў прыгожага пісьменства.

REFERENCES / BIBLIOGRAFIA

- Asnyk, Adam. (1879). Król Duch Słowackiego. *Przewodnik Naukowy i Literacki: dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej”*, 7, s. 401–421.
- Asnyk, Adam. (1960). *Poezje wybrane*. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Asnyk, Adam. (2007). Z drèva ptuška z padzivam. U: *Kalárovaā karova: Antalogiā pol'skaj džicācāj paèzii* (s. 128). Minsk: I. P. Logvinaŭ. [Аснык, Адам. (2007). З дрэва птушка з падзивам. У: *Каляровая карова: Антalogія польской дзіцячай паэзii* (с. 128). Мінск: І. П. Логвінаў].
- Âcimirskij, Aleksandr. (1906). Adam Asnyk. Literaturnâ harakteristika. *Slavânskie izvestiâ*, 3, s. 218–236. [Яцимирский, Александр. (1906). Адам Аснык. Литературная характеристика. *Славянские известия*, 3, с. 218–236].
- Bagdanovič, Iryna. (2006). *Pryvatnyâ rymlâne*. Minsk: drukarnâ „Triclinium”. [Багдановіч, Ірына. (2006). *Прыватныя рымляне*. Мінск: друкарня „Triclinium”].
- Bryl', Ânka. (2017). *Âščë raz pra večnae: apovesci, apavâdannî, mìnâcûry i zapîsy*. Minsk: Mastackaâ litaratura. [Брыль, Янка. (2017). *Яничэ раз пра вечнае: аповесci, апавяданнi, мiнiацiоры i запiсы*. Мінск: Мастацкая літаратура].
- Chlebowski, Bronisław. (1923). *Literatura polska. 1795–1905*. Lwów–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.
- Gorskij, Ivan. (1997). *Pol'skaâ literatura*. W: Sergej Nikol'skij (otv. red.). (1997). *Istoriâ literatur zapadnyh i užnyh slavân*. T. 2: *Formirovanie i razvitiye literatur Novogo vremeni. Vtoraâ polovina XVIII veka – 80-e gody XIX veka* (s. 367–403). Moskva: Indrik. [Горский, Иван. (1997). *Польская литература*. В: Сергей Никольский (отв. ред.) (1997). *История литератур западных и южных славян. Т. 2: Формирование и развитие литературы Нового времени. Вторая половина XVIII века – 80-е годы XIX века* (с. 367–403). Москва: Индрик].
- Hamerski, Wojciech. (2011). Trzy zwiędłe liście, trzy smutne wiersze (Garczyński, Lenartowicz, Asnyk). *Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka*, 18: *Elegia i elegijność*, s. 125–145.
- Kupala, Ânka. (1997). *Poūny zbor tvorai* u 9 t. T. 3: *Veršy, peraklady 1911–1914*. Minsk: Mastackaâ litaratura. [Купала, Янка. (1997). *Поўны збор твораў* у 9 т. Т. 3: *Вершы, пераклады 1911–1914*. Мінск: Мастацкая літаратура].
- Marhel', Uladzimir. (2001). Pisalasâ ū dobrą very... U: Ânka Lučyna. *Tvory: Veršy, narysy, peraklady, listy* (s. 5–22). Minsk: Mastackaâ litaratura. [Мархель, Уладзімір. (2001). Пісалася ў добrай веры... У: Янка Лучына. *Творы: Вершы, нарысы, пераклады, лісты* (с. 5–22). Мінск: Мастацкая літаратура].
- Mel'nikava, Zoâ. (2011). „Pagonâ”. U: *Maksim Bagdanovič: ènencyklapediya* (s. 391–393). Minsk: Belarus. Ènacykl. imâ P. Broŭki. [Мельнікова, Зоя. (2011). „Пагоня”. У: *Максім Багдановіч: энцыклапедыя* (с. 391–393). Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі].
- Petruškevič, Ala. (2009). *Nekatoryâ staronki belaruskaj litaratury pačatku XX stagoddzâ*. Grodna: GrDU. [Петрушкевіч, Ала. (2009). *Некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя*. Гродна: ГрДУ].

- Ragojša, Vâčaslaŭ. (2012). *Moj Tryglau: Knîga pra Ânku Kupalu, Âkuba Kolasa, Maksima Bagdanoviča*. Minsk: Knigazbor. [Рагойша, Вячеслав. (2012). *Мой Трыглай: Кніга пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча*. Мінск: Кнігазбор].
- Sokołowski, Kazimierz. (1907). Sąsiedzwo. *Plotka Wileńska: tygodnik satyryczno-humorystyczny*, 1(25), s. 5.
- Szypowska, Maria. (1971). *Asnykznany i nieznany*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Šestov, Lev. (2007). *Dostoevskij i Niče: filosofiâ tragedii*. Moskva: AST. [Шестов, Лев. (2007). *Достоевский и Ницше: философия трагедии*. Москва: АСТ].
- Towiański, Andrzej. (1882). *Pisma*: w 3 t. T. I: *Część wstępna – część pierwsza*. Turyn: S. Falkowski i K. Baykowski.
- Tretiak, Józef. (1922). *Adam Asnyk jako wyraz swojej epoki*. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
- Vanslov, Viktor. (1966). *Èstetika romantizma*. Moskva: Iskusstvo. [Ванслов, Виктор. (1966). *Эстетика романтизма*. Москва: Искусство].
- Veras, Zos'ka. (2015). *Vybranyâ tvory*. Minsk: Belaruskaâ navuka. [Верас, Зоська. (2015). *Выбраныя творы*. Мінск: Беларуская навука].
- Wieleżyńska, Julja. (1930). *Ze studjów nad Asnykiem*. Warszawa: Drukarnia Kooperatywy Prac. Druk.
- Zaharova, Tat'âna. (2012). Katastrofizm kak âvlenie evropejskoj i russkojkul'tury pervoj treti XX v. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*, 1, s. 184–189. [Захарова, Татьяна. (2012). Катастрофизм как явление европейской и русской культуры первой трети XX в. *Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки*, 1, с. 184–189].
- Zapartyka, Ganna. (2015). *Gavoryc' z vekam Zos'ka Veras...* U: Zos'ka Veras. *Vybranyâ tvory* (s. 5–18). Minsk: Belaruskaâ navuka. [Запартыка, Ганна. (2015). *Гаворыць з векам Зоська Верас...* У: Зоська Верас. *Выбраныя творы* (с. 5–18). Мінск: Беларуская навука].

SUBMITTED: 14.01.2022

ACCEPTED: 10.10.2022

PUBLISHED ONLINE: 22.12.2022

ABOUT THE AUTHOR / О АУТОРZE

Anatol Brusevich / Анатоль Брусеvіч – Białoruś, Grodno, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Katedra Filologii Polskiej; dr, doc.; spec.: literaturoznawstwo; zainteresowania naukowe: poezja białoruska, poezja polska, polsko-białoruskie związki literackie.

Adres: Кафедра польской филологии, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, 230023, вул. Ажэшкі, 22, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Wybrane publikacje:

1. Брусеvіч, Анатоль (2021). Ад Міцкевіча да Лянгэ: дыскурс мастацкага касмапалітызму. *Тэрманілы*, 25, с. 225–243.

2. Брусеўіч, Анатоль (2020). Беларуска-польскае літаратурнае памежжа ў эстэтычнай прасторы XIX стагоддзя. *Bialorutenistyka Białostocka*, 12, с. 9–22.
3. Брусеўіч, Анатоль (2014). Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка Мазько. *Bialorutenistyka Białostocka*, 6, с. 135–151.
4. Брусеўіч, Анатоль (2011). Адам Міцкевіч у беларускім культурным каноне. *Bialorutenistyka Białostocka*, 3, с. 21–32.
5. Брусеўіч, Анатоль (2008). *Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча*. Гродна: ГрДУ.

